

СПАДЧЫНА

Кросны, макітра, куфар...
І ручнік, пажадана з
чырвонымі папяречнымі
палосамі, у хатах палешукоў
яго выкарыстоўвалі толькі
для хлеба. На жаль, сёння
такой традыцыі не існуе.
Але магчымасць акунуща
у мінулае ёсць. Да статкова
адчыніць дзвёры Цэнтра
традыцыйнай культуры і
побыту «Спадчына Палесся»,
што ў вёсцы Мерчыцы
Пінскага раёна Брэстчыны.

Абрады Палесся

Пінскае Палессе – куток самабытны: тут аўтэнтычны фальклор, непаўторныя народныя касцюмы, нават святы і абрады існуюць свае. Да таго ж палешуку заўсёды вельмі беражліва адносіліся да спадчыны. Менавіта з гэтай нагоды ў 2016 годзе ў вёсцы Мерчыцы Пінскага раёна і з'явіўся Цэнтр традыцыйнай культуры і побыту «Спадчына Палесся». Яго дырэктар Ганна Водчыц распавядае, што рэчы для музея збиралі ўсім раёнам. І набралася іх ні многа ні мала – хапіла на 9 экспазіцыйных залаў. Больш за 250 розных прадметаў побыту палешукоў знайшли пропіску ў цэнтры, і кожны з іх – успамін пра мінулае.

Вось, напрыклад, калодкі. Нене, не тыя, на якіх і зараз сякуць дровы. Гэтыя – ні што іншае як абурак. Калодкам зношу не бы-



Фальварак мінулага

паспрабаваць калі і не выткаць
кашлю ці ручнік, то хаця б прымусіць злучыцца адну нітку з
другой.

Куфар – захавальнік гісторыі

Сучасная мэблія, безумоўна,
цешыць вока сваёй вытанчанас-
цю. Але з куфарам – тым самым,
які заўжды займаў у хаце самае
віднае месца, яе не парашуңаць.
Німа зараз прадмета мэблі, да



Каляды ў часы СССР
практична не святкаваліся,
але ў 1960-я паволі пачалі
адраджацца славянскія
традыцыі, а ў 1990-я яны
ужо поўным ходам сталі
вяртацца ў сем'і. Сёння
калядуюць у Святы вечар
– з 6 на 7 студзеня, пры
гэтым шматлікі звычаі
вяртаюцца: дзеці
і маладыя людзі
пераапранаюцца ў
святочныя ўборы,
бяруць з сабой зорку,
развучаюць абрацавыя
песні. Гаспадары
у адказ імкнунца
шчодра аддзякаваць
калядоушчыкам, каб год
быў удалым і багатым,

абутак. Калодкам зносу не было, яны ж драўляныя! Жадаеце прымерыць, дык, калі ласка, можна нават схадзіць у абнове ў суседнюю вёску. Толькі няма гарантый, што дойдзеце, бо пасля сучаснага абутку калодкі згадуцца кандаламі, а лапці будуть адпавяданы стандартам найлепшых сусветных абутковых вытворцаў.


Цікава сучаснаму чалавеку, асабліва жанчынам, пабачыць, як адзюваліся нявесты тых часоў. У цэнтры ёсьць вясельны нарад, у якім выходзіла замуж адна з жыхарак суседній з Мерчыцамі вёскі. Сціплая белая сукенка з прыгожай вязанай шаллю замест фаты. Дзяўчаты і зараз прыпыняюцца тут, каб хаця б разумова прымераць. Дарэчы, у музее ёсьць нямала адзення, у якое дазваляюць апрануцца, напрыклад, вышыты нацыянальны строй палешукоў. А ў зале ткацтва можна сваімі рукамі

Няма зараз прадмета мэблі, да якога б адносіліся з такай павагай. Куфар – не проста скрыня для захоўвання адзення, а нешта значна больше.

Як толькі ў сям'і з'яўлялася дзяўчынка, набываўся куфар. Даўняці спаўнялася 8–9 гадоў, пачыналі збіраць пасаг, які складвалі абавязкова туды. Супрацоўнік цэнтра Раман Піскуновіч распавядае, што куфары рабілі розныя.

Лёгкія выраблялі з ліпы ці алешыны, але яны недаўгавечныя, таму лепши матэрыял усё ж такі дуб. Самымі дасканалымі лічыліся куфары шпунтаваныя (этот калі адна дошка ўстаўлялася ў другую). А яшчэ ў добрых куфарах збоку былі невялікія скрыні для дробязей, – зазначае Раман Піскуновіч.

З гэтым прадметам мэблі звязана нямала прыкмет і павер'яў. Кажуць, ні ў якім разе нельга было адчыняць яго у дні



Масленіцы, каб не выпусціць багацце і поспех. А яшчэ свой куфар нельга аддаваць чужым людзям. Эта азначала страту жаночага шчасця.

Існаваў у палешукоў і абраад, звязаны з ім. Праводзілі яго перад выкупам нявесты. Куфар патрэбна было пазбавіць ад нячыстай сілы, дзеля гэтага анонсілі свечкай і аброзом, пасыпалі соллю. Затым клалі ўнутр гроши, хлеб, зредку посуд, каб куфар ніколі не быў пустым. Тады і ў сямейнай пары будзе дастатак і лад у хаце.

Прыйдзі, Каляда, багацце і поспех прынясі!

Аўтэнтычны дух Пінскага Палесся жыве не толькі ў прадметах матэрыяльнай культуры. Мастацкі кіраўнік цэнтра «Спадчына Палесся» Любую Махталяр распавядае, з якой павагай да мінулага адносіліся нашы продкі, як стараліся, каб абраады перадаваліся з пакалення ў пакаленне.

– У нас можна ўбачыць унікальная народная абраады, якія існавалі ў палешукоў, – зазначае культработнік. – Мы ўзнавілі фрагменты вясельнага

абрааду «Скокі на лавах», троіцкага «Ваджэння куста», юр'ёўскага «Качання ў расе», а таксама «Засеўкі гуркоў» і «Правадны тыдзень». Асаблівую цікавасць заўсёды выклікаюць Калядкі.

Большасць з нас лічаць, што Божае Нараджэнне і Каляда непарыўна звязаныя паміж сабой. На самай справе яшчэ з язычніцкіх часоў, калі людзі пакланяліся розным багам, ужо існавала такая традыцыя, як Каляда. Свята было прысвячана Даждобогу. У старажытныя часы верылі, што пасля зімовага сонцастання прачынаецца бог неба і працягласць дня пачынае павялічвацца. Нашы продкі былі ўдзячныя Даждобогу і распачыналі яго хваліць з дапамогай абраадовых песень – калядак.

– З таго часу звычаі падзабыліся і змяніліся, але ўсё ж шмат якіх традыцый, хоць і некалькі ў іншым выглядзе, прытрымліваюцца мы і цяпер, – запэўнівае Любую Ульянаўну

і распавядае, як палешукі праводзілі калядныя святы.

Асноўнае прызначэнне Каляды – правядзенне абрааду, прысвяченых куці. Галоўныя традыцыі, якія захаваліся, – гэта разнастайныя ўборы, у прыватнасці, зробленыя са шкур і рагоў жывёл, выкарыстанне масак падчас каляддавання. Калядныя песні, падзяка калядоўшчыкам і адорваннё іх прысмакамі і манетамі таксама былі важнымі рытуальнымі дзеяннямі. Цікава і тое, што нашы продкі былі вернікамі, але варажбы не цураліся, асабліва дзяўчаты.

– Адно засталося нязменным: як здаўна, так і цяпер мы імкнёмся сустрэць нагаднія святы ачышчанымі і фізічна, і духоўна, – падкрэслівае мастацкі кіраўнік цэнтра.

Галіна СТРОЦКАЯ

Фота прадстаўлена Цэнтрам традыцыйнай культуры і быту

Белорусский профсоюз работников образования и науки глубоко скорбит в связи со смертью бывшего председателя первичной профсоюзной организации работников Белорусского государственного университета Белорусского профсоюза работников образования и науки ТУРОМШИ Евгения Петровича и выражает соболезнование его родным и близким.

